

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 138 (5812) 17 чэрвеня 1937 г., чацвер ЦАНА 10 КАП.

Учора на XVI з'ездзе КП(б)Б скончыліся спрэчкі па справаздачнаму дакладу. З'езд прызнаў палітычную лінію ЦК КП(б)Б правільнай і практычную работу здавальняючай, адзначыўшы адначасова недахопы ў практычнай рабоце, асабліва ў галіне партыйна-палітычнай работы.

Працоўныя БССР горача падтрымліваюць прапанову аб выпуску пазыкі абароны Савецкага Саюза.

СУПРОЦЬ САМАСУПАКОЕНАСЦІ

Учора на з'ездзе закончыліся спрэчкі па справаздачнаму дакладу сакратара ЦК КП(б)Б тав. Шаранговіч у сваім заключным слове падарыў вынікі спрэчак. З'езд прызнаў палітычную лінію ЦК КП(б)Б правільнай і практычную работу здавальняючай, адзначыўшы, аднак, буйныя недахопы ў практычнай рабоце ЦК КП(б)Б, у асаблівасці ў галіне партыйна-палітычнай работы.

Поспехі БССР несумненны. З кожным днём узмацавалася матэрыяльная база сацыялізму і растуць сацыялістычныя вытворчыя сілы БССР. Растуць кадры, а гэта — самы каштоўны капітал. Капіталістычныя класы пайшлі ка дну, іны разгромлены і не маюць ніякай на нашай зямлі матэрыяльнай базы, якую мелі раней. Усе гэтыя поспехі надаюць працоўным масам сілу і ўпэўненасць у барацьбе за новы перамогі. (І. Сталін)

Органы НКВД у сваім апошнім часе раскрылі варожыя цэнтры, які дзейнічаў на тэрыторыі БССР, і абшчэкодзілі яго. Аднак, гэта не значыць, што вораг ужо выгнан з усіх участкаў і галін гаспадарчай, саветскай і партыйнай работы. Наадварот, — вораг ішчы аўсім, да канца не выкрит. Сігналы, паступаючы ў рэдакцыю, гавораць аб тым, што і ў сельскай гаспадарцы, і ў лясной прамысловасці, і на прадпрыемствах прамысловых наркаматаў, і ў школе варожы вораг. Ён зараз ішчы больш заканапавараўся, надаеўшы на сябе маску аднаго саветскай уладзе людзей. Трэба лічыць вельмі шмат сіл паліцыі, каб ачысціць КП(б)Б ад варожай варожы і выгнаць іх з усіх галін гаспадарчай і саветскай партыі. Благітасна грамадзі і выкарчоўваць ворага — наш найпершы абавязак. Ліквідацыя баклаптаннасці, ратазейства, дабрадурнасці, расхлябанасці ў рабоце — вось што патрабуецца ад нас цяпер.

Ніколі не трэба забываць, што сацыялізм перамог толькі ў СССР. У краінах, якія мяжуюць з намі і акружаюць нас, пануе капіталізм. І пакуль ён існуе, пануе капіталізм будучы замыслаць нам шпіёнства, дыверсантства, шкідніцтва, тэрарыстаў, каб выведзе абаронную магутнасць сацыялістычнай дзяржавы рабочых і сялян і аслабіць яе. Вось чаму супакойнасца нельга. Не ўбаюкаваць, выходзіць, трэба партыю, а трэмаць яе ў стане мабілізацыі, ніякіх павышчана рэвалюцыйную пільнасць, узброіць камуністаў для барацьбы з ворагамі. Чула трэба прыслухоўвацца да сігналаў нас і не пакідаць без разбору і дасканалы правяркі пі аднаго пісьма працоўнага, ні аднаго факта.

Таксама памятаць трэба, што вораг дзе-ні-дзе прабуе ахапіць нашы кадры. Прама трэба сказаць, што ў людзей няўстойлівы вораг у гэтай справе знаходзіць падтрыманне. Нашы кадры вынеслі на сваіх плячах увесь цяжар барацьбы з ворагамі народа і мабілізацыі нас за перамогу сацыялізму. Вось чаму самым рашучым чынам трэба змагацца з усімі спробамі ворага ахапіць нашы кадры.

Рашэнне Лютаўскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанні таварыша Сталіна патрабуюць ад нас перабудовы партыйнай работы і ліквідацыі недахопаў у паступаючы палітычна-масавай работы. Актыўнаваць кожнага камуніста, узброіць яго для барацьбы з ворагамі — вось што патрабуецца ад нас ЦК ВКП(б) і таварышам Сталіным. Сродкаў для гэтага — асалядзіне большэвізмам. Абавязак наш — як можна хутчэй выкарыстаць рашэнні Лютаўскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанні таварыша Сталіна. Толькі такіх КП(б)Б — перадавы атрад працоўных БССР — стане на чале таго палітычнага паравоту, які адбываецца ў краіне ў сувязі з прылічэннем Сталінскай Канстытуцыі.

Значыць, не супакойнасца трэба, а павышаць рэвалюцыйную пільнасць, не пагаршаць работу, а ўсіммерна падліпаць яе.

ПРЫЁМ МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ ЛАТВІ СТАРШЫНЁЮ СНК САЮЗА ССР ТАВ. В. М. МОЛАТАВЫМ

Учора, 16-га чэрвеня г. г., міністр замежных спраў Латвіі п. Мунтарс прыбыў у Мінск старшынёю Савета Народных Камісарыяў Саюза ССР тав. В. М. Молатавым. Пры прыёме прысутнічалі латвійскія пасланнік у СССР п. Номчыньш, народны камісар замежных спраў М. М. Лейтэйна, паўрады СССР у Латвіі С. Я. Брадоўскі. Пасля гутаркі тав. В. М. Молатаў даў у годар п. Мунтарса сьведчанне.

На сьведчанні, апрача памянёных асоб, прысутнічалі таварышы І. В. Сталін, Л. М. Кагановіч, К. Е. Варашчылаў, А. І. Міхаліч.

тал групоўшчына, якую ён узначальваў. Неправільна было-б недаацэньваць таго ўрону, які вораг нам нанёс, і зараз усе сілы трэба намагчы на тое, каб хутчэй ліквідаваць вынікі шкодніцтва.

Між тым, некаторыя таварышы ўжо не супроць таго, каб апацхці. У радзе партыйных арганізацый ішчы амаль нічога не зроблена ў кірунку выканання тых указанняў, якія зроблены камуністамі партыйным камітатам на справазначна-выбарчых сходах. Такія самасупакоенасць, якая наступіла дзе-ні-дзе, нічым не апраўдана. Самым рашучым чынам трэба грамадзі падобныя настроі, бо пры пашырэнні іны паясцў нам вельміарную школу.

Органы НКВД у сваім апошнім часе раскрылі варожыя цэнтры, які дзейнічаў на тэрыторыі БССР, і абшчэкодзілі яго. Аднак, гэта не значыць, што вораг ужо выгнан з усіх участкаў і галін гаспадарчай, саветскай і партыйнай работы.

Наадварот, — вораг ішчы аўсім, да канца не выкрит. Сігналы, паступаючы ў рэдакцыю, гавораць аб тым, што і ў сельскай гаспадарцы, і ў лясной прамысловасці, і на прадпрыемствах прамысловых наркаматаў, і ў школе варожы вораг. Ён зараз ішчы больш заканапавараўся, надаеўшы на сябе маску аднаго саветскай уладзе людзей. Трэба лічыць вельмі шмат сіл паліцыі, каб ачысціць КП(б)Б ад варожай варожы і выгнаць іх з усіх галін гаспадарчай і саветскай партыі. Благітасна грамадзі і выкарчоўваць ворага — наш найпершы абавязак. Ліквідацыя баклаптаннасці, ратазейства, дабрадурнасці, расхлябанасці ў рабоце — вось што патрабуецца ад нас цяпер.

Ніколі не трэба забываць, што сацыялізм перамог толькі ў СССР. У краінах, якія мяжуюць з намі і акружаюць нас, пануе капіталізм. І пакуль ён існуе, пануе капіталізм будучы замыслаць нам шпіёнства, дыверсантства, шкідніцтва, тэрарыстаў, каб выведзе абаронную магутнасць сацыялістычнай дзяржавы рабочых і сялян і аслабіць яе. Вось чаму супакойнасца нельга. Не ўбаюкаваць, выходзіць, трэба партыю, а трэмаць яе ў стане мабілізацыі, ніякіх павышчана рэвалюцыйную пільнасць, узброіць камуністаў для барацьбы з ворагамі. Чула трэба прыслухоўвацца да сігналаў нас і не пакідаць без разбору і дасканалы правяркі пі аднаго пісьма працоўнага, ні аднаго факта.

Таксама памятаць трэба, што вораг дзе-ні-дзе прабуе ахапіць нашы кадры. Прама трэба сказаць, што ў людзей няўстойлівы вораг у гэтай справе знаходзіць падтрыманне. Нашы кадры вынеслі на сваіх плячах увесь цяжар барацьбы з ворагамі народа і мабілізацыі нас за перамогу сацыялізму. Вось чаму самым рашучым чынам трэба змагацца з усімі спробамі ворага ахапіць нашы кадры.

Рашэнне Лютаўскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанні таварыша Сталіна патрабуюць ад нас перабудовы партыйнай работы і ліквідацыі недахопаў у паступаючы палітычна-масавай работы. Актыўнаваць кожнага камуніста, узброіць яго для барацьбы з ворагамі — вось што патрабуецца ад нас ЦК ВКП(б) і таварышам Сталіным. Сродкаў для гэтага — асалядзіне большэвізмам. Абавязак наш — як можна хутчэй выкарыстаць рашэнні Лютаўскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанні таварыша Сталіна. Толькі такіх КП(б)Б — перадавы атрад працоўных БССР — стане на чале таго палітычнага паравоту, які адбываецца ў краіне ў сувязі з прылічэннем Сталінскай Канстытуцыі.

Значыць, не супакойнасца трэба, а павышаць рэвалюцыйную пільнасць, не пагаршаць работу, а ўсіммерна падліпаць яе.

XVI З'ЕЗД КП(б)Б

Ранішняе пасяджэнне 16 чэрвеня

На ранішнім пасяджэнні 16 чэрвеня працягваліся спрэчкі па дакладу тав. Шаранговіча.

Сакратар ЦК ЛКСМБ т. Аўгустайціс ўказае, што партыйныя арганізацыі слаба кіруюць раённымі і парвочнымі камсамольскімі арганізацыямі. Вылучаны камуністы для дапамогі арганізацыйна-камсамола часта фармальна адносяцца да сваіх абавязкаў. Недастаткова звяртаюць увагу партыйныя арганізацыі на справу палітычнага выхавання камсамольцаў і несюэнай моладзі і на паступоўку прапагандыскай работы. У Слуцкай акрузе, напрыклад, на 125 камсамольскіх гурткоў вылучана ўсяго 63 прапагандысты, а гэтага ліку працоўных толькі 30 чалавек. Некаторыя члены партыі несурэзна адносяцца да прапагандыскай работы ў камсаоле. Намеснікі старшын Палітбюра акрыканомка т. Нісненіч, напрыклад, замест таго, каб вывучыцца з камсамольным гісторыя партыі, займаюцца вывучэннем пастаюў акрыткома партыі і акрыканомка.

Далей тав. Аўгустайціс сшыняецца па раззе памылкаў у рабоце камсамольскіх арганізацый БССР. Ён звяртаецца да партарганізацый з просьбай дапамагчы камсамольскім арганізацыям у справе падрыхтоўкі і правядзення выбараў у саветы. Тав. Бельман у сваім выступленні гаворыць аб рабоце паграччых раёнаў. Партыйныя і саветскія арганізацыі, — гаворыць ён, — не заўважылі ачуваючы спецыфічна ўмовы работы ў паграччых раёнах. Ён прызывае раз прыкладзіць вачулы асноўні да скарг калгаснікаў, факты парушэння калгаснага статыта. Партыйныя арганізацыі аўсім не займаюцца інтэрдыпартыйнай прапагандай, а гэта скарыстоўваюць парвочнікі.

Сакратар Агранскага РК КП(б)Б тав. Соснін гаворыць аб шкодніцтве на масакамбінаце, на Бельпрадсе і інш. прадпрыемствах Оршы. Мы, — гаворыць ён, — у

часе правяркі партдакументаў ускрылі ворагаў, але да канца справу не давалі.

Рэдактар газеты «Звязда» тав. Юркой прысвечвае сваю прамоў ўскрыццю недахопаў работы друку БССР і памылках «Звязды».

— У «Звяздзе» доўгі час сізелі вярці народ, — гаворыць ён далей, — які культывавалі бюракратычны асноўнік па ісьмем прапоўных. Тралытны патагалічны асноўнік да сігналаў працоўных ішчы патагалічы мопныя і шпир у апарате «Звязды». Але чула прыслухоўвацца да сігналаў працоўных — справа ні аднаго толькі газет. Гэта справа ўсіх партыйных і саветскіх арганізацый. На практыцы ў нас атрымліваецца некалькі інакш. Талачынскі, Наральскі, Мозырыскі і рад ішчы раёнаў, напрыклад, на працягу доўгага часу не рабуюць на больш чым па сотні пісьм, пасланных ім са «Звязды». Многія арганізацыі займаюцца проста азіскімі.

У заключэнні ён просіць партыйныя арганізацыі дапамагчы «Звяздзе» і ў першую чаргу дзярвай партыйнай крытыкай недахопаў яе работы.

Далейшы камісар т. Юнг у сваёй прамоў паабрадава сшыняецца па рабоце «Звязды» партыйных арганізацый. Ён расказвае, як вораг Убаравіч правозыў сваю шкодніцкую работу ў Беларускай асноўнай акрузе. Трэба адзначыць, што т. Юнг хоп і гаварыў у сваім выступленні аб неабходнасці рэагортвання крытыкі і самакрытыкі, сам быў далёка не самакрытычным.

Народны камісар фінансаў БССР тав. Чудзельны сшыняецца па запущаных фінансавых органах буйных палітычных памылках у палатковай палітыцы, на фактах запущанія рэвалюцыйнай законнасці. Аднак у сваім выступленні тав. Чудзельны не ўскрыў прычыны гэтых парвочнаў і скажэнняў фінансавай палітыкі, ханя гэта ад яго патрабавалася перш за ўсё.

Вечэрняе пасяджэнне 16 чэрвеня

Учора на вечэрнім пасяджэнні з'езда заключэнні прамоў выступіў сакратар ЦК КП(б)Б тав. Шаранговіч.

Тав. Шаранговіч адзначыў, што спрэчкі па справаздачнаму дакладу ЦК КП(б)Б на з'ездзе праходзілі на высокім ірына-палітычным узроўні. Урэбраюна рашэнні Пленума Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) і ўказанні таварыша Сталіна, якія з'яўляюцца большай праграмай перабудовы работы, выступаючыя рашуча і павязелому ўскрылі недахопы работы ЦК. Спрэчкі пака-

звалі, што большэвікі Беларусі разумеюць складанасці і алкаасць азнач, якія ўзнікаюць у гэтай справе, і што іны змогуць узяць падліць палітычым паравот у краіне, аваляны з увадзленнем Сталінскай Канстытуцыі.

Разам з тым, тав. Шаранговіч пакарэлівае, што неабходна рашуча ўзврыць на дабрадурныя настроі і самасупакоенасці. Некаторыя думалі, што дастаткова пакрытыкаваць недахопы — і справа сама выправіцца. Раз выступаўшыя таварыш

ПРАЦОЎНЫЯ БССР ГОРАЧА ПАДТРЫМЛІВАЮЦЬ ПРАПАНОВУ АБ ВЫПУСКУ ПАЗЫКІ АБАРОНЫ СОВЕЦКАГА САЮЗА

БУДЗЕМ МАЦАВАЦЬ АБАРОНАЗДОЛЬНАСЦЬ КРАІНЫ СОЦЫЯЛІЗМА

Агульныя сходы рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых барысаўскага калгана імя Кірава ў сваім летнім парку закачывае абмеркаванне кандылатуры для тагнага галасавання ў фэбром. Выступіўшая на сходах Марыя Жаўкевіч, якая прапаравала 40 галоў на вытворчым, азнава:

— У нашай краіне з'явілася штыка фашысцкі сабак — Тухачэўскі, Убаравіч і ішчы. Гэты фашысцкі вырэдкі халелі варуць нашу краіну пад уладу пачешчыкаў і фабрыкантаў. Але іны праціліся. Іны забылі, што наша Чырвоная Армія і вара — адзіная несакуршальная сіла сацыялізма.

Тав. Жаўкевіч прапануе сходу залучыць свой голас за прапанову аб выпуску пазыкі на ўзмацненне абароназдольнасці краіны.

Узвелькі схода аднадушна пастаюўляюць: праціць саветскі фронт выпусціць пазыку на залейнае ўзмацненне абароназдольнасці краіны. Сход звярнуўся да рабочых, калгаснікаў і ўсіх працоўных Барысаўшчыны паслэдзав іх прыкладу.

НАША СІЛА НЕСАКРУШАЛЬНА

З радзюна сустралі рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя мекскага завада імя Варашчылава паведмленне аб прыляжэнні ў выкананне прыгазонава сула пад бандай адрэніцкай разіме. У прынятай на павахых мітынгах рэзалюцыя калектыўна звава заваў:

— Фашыст ліманкава рытуе ваіну супроць нашай сацыялістычнай радзімы. Фашысты імкнунца ў першую чаргу падарваць магутнасць нашай Чырвонай Арміі. Але наша родная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія — перамажыца.

ВЫПУСЦІЦЬ НОВУЮ ПАЗЫКУ АБАРОНЫ НАШАЙ КРАІНЫ

АСПІВІЧЫ. З вялікім зааваўленнем сустраці чыгуначнікі аспівіцкага вузла павязеланне аб тым, што рабочыя дэпо Масква-сартраравачная закачываюць ўсіх рабочых-чыгуначнікаў сеткі Саюза неадкачкі зваруцца да ўрада з просьбай выпусціць новую пазыку абароны краіны.

На ўсяму вузлаў абваўваецца шматлікая мітынг. Рабочыя горача падтрымліваюць гэту прапанову. На агульшымся мітыгу рабочых і паравочнікаў аспівіцкага дэпо пампыіць валакацікі значыст сталіскага прымыву тав. Давохіч заваў:

— Чырвоная Армія — родная сестра нашаму чыгуначнаму транспарту. Лепшым алказам на замыслы ворагаў бузе наша адпаведнае падтрыманне прапановы рабочых Масквы, аб выпуску новай пазыкі.

НЯХАМ ЯРЧЭМ ЗЗЯЕ СОНЦА СОЦЫЯЛІЗМА

Мы, калгаснікі калгаса «Чырвоная Беларусь», Бабруйскага раёна, у алка на гусую вылазку ворагаў вароу, шпівэраў, атрацікаў разіме Тухачэўскага, Убаравіча, Якіра і ішчы, абваўваецца ўмабавань ваенную магутнасць сваёй радзімы.

Мы горача падтрымліваем ініцыятыў рабочых, служачых, інжынерна-тэхнічных работнікаў дэпо Масква-сартраравачная (Ленінскай дарогі), якія звярнуліся з просьбай да ўрада выпусціць новую пазыку абароны нашай вялікай сацыялістычнай радзімы.

Сваёй заціскай мы, як і ўсе працоўныя, дэманструем сваю безаветную алкаасць за сваёй выдатнай радзімы, урада, партыі, дарогата і любімага правадзіра народаў СССР і працоўных ўсяго свету таварыша Сталіна.

Мы горача падтрымліваем просьбу чыгуначнікаў Масквы аб выпуску пазыкі для ўмацавання абароназдольнасці нашай краіны. Мы просім урад пакарэліць вытку пазыкі абароны. Мы шпівэра ўзвелькі, што ўзесь саветскі народ горача падтрымае прапанову партыітаў нашай радзімы.

Няхай жыць партыя Леніна—Сталіна! Няхай жыць наш правадзір, друг, наставнік і бацька—наш родны Сталін!

мала ставілі канкрэтных пытаньняў перабудовы партыйнай работы і недастаткова рашуча ўскрывалі недахопы кіраўніцтва гаспадарчым і культурным будаўніцтвам БССР.

Наша асноўная задача ў галіне гаспадарчарга і культурнага будаўніцтва ва ўсіх галінах. Задачы, пастаўленыя перад намі партыяй, не могуць быць выкананы самакем. Усю энэргію партыйных і непартыйных большэвікаў неабходна накіраваць на падняццанне нашых асноўных участкаў. Найвялікшай памылкай, найвялікшым ачынствам было-б недаацэньваць работу па ліквідацыі вынікаў шкодніцтва.

Памятаць аб капіталістычным акружэнні Намішня павышаць рэвалюцыйную пільнасць. Да канца раскраніць і зруйнаваць шпівэскай сшыма, накончыць раз і назаўбды з траціскамі, правымі, напдамамі, гэтымі агентамі германскага, японскага, польскага фашызма. Вось што зава патрабуецца ад нас.

Мы, безумоўна, за справаздачны пераход дабілісь вельміарных поспехаў як у галіне прамысловасці, так і ў сельскай гаспадарцы. Усе гэтыя поспехі вырпаалі жылыя людзі. Было-б памылкай і ачынчывствам з нашага боку недаацэньваць і ахайваць нашы кадры. У нас ішчы выдатныя, адданыя партыі і ўраду кадры. Між тым, асноўны камуністы часта пашыпа з абычальнаскімі настроімі. На ішчы ачынчываюць баруць наш сшымае чынах людзей. А і гэтых людзей можна пачуць тако, валаві лізьяна, пытанне: «Каму верыць?»

Мы верым, — гаворыць тав. Шаранговіч,—рабочаму класу, мы верым нашай камуністычнай партыі, Цэнтральному Камітату ВКП(б). Мы заўбды перамажам, таму што мы працуем пад кіраўніцтвам партыі і арганізатара вялікіх перамоў сацыялізма, нашага дуга, настаўніка і правадзіра таварыша Сталіна.

Гэтыя словы пакрываюцца бурнай аваянці. З усіх куткоў вельмарнай залы настуца крыкі: «Ура!». «Няхай жыць таварыш Сталін!».

— Варта толькі кама-небуць памылкіца, як некаторыя прабуе неадкачкі разраспаі з гэтым чалавекам. Мы павінны правярць, заслухаць яго тлумачэнне, а потым вырашаць пытанні.

Далей тав. Шаранговіч гаворыць аб самадурстве ва асабістай сямейнай глебе Чарыкова. Гэты чынак нельга інакш распаінаць, як антыпартыйным.

Нам XVI з'езд увоўдзе ў гісторыю КП(б)Б, як з'езд агуртавання большэвікаў Беларусі вакол Ленінска-сталінскага Цэнтральнага Камітэта, вакол правадзіра партыі і народа таварыша Сталіна. З'езд прадаманстраваў сваю пераарную мана-

літнасць, гатоўнасць выканаць гранічнейшыя задачы, якія ставіць перад намі партыя. Гэты з'езд паказаў магутную сілу большэвіцкай крытыкі і самакрытыкі, высокую ідэянасць большэвікаў Беларусі і іх волю да выкарчоўвання ачынчывых рашак заадыных ворагаў партыі і народа.

— Няма сумнення, што большэвікі Беларусі з усёй сілай і энэргіяй возьмуцца за правадзненне ў жыццё рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б) і ўказаннаў таварыша Сталіна.

Ачынчывым парывам устае ўся зала. Немаўцаемы грым ачынчываюцца. Няхай жыць таварыш Сталін! Магутнае «ура» пераганітым воўдлем раззіваецца па зале. З родных ракоў грываць слозы: «Роднаму Сталіну — ура!». З родных саветскай пельніцы і любібоў талегаты вітаюць таго, хто выказаў жагелю і несакуршальную магутнасць нашай партыі, нашай краіны, хто перавадзіраў партыю ў ачынчывае агуртаванне палка, хто зрабіў краіну перамажыцай і непрыступнай валаіне.

Пасля заключнага слова тав. Шаранговіча з'езд прымаў ацэнку работы ЦК КП(б)Б. З'езд пастаюўляў прызнаць палітычную лінію Цэнтральнага Камітэта правільнай, а работу здавальняючай. Разам з тым з'езд адзначыў, што ў практычнай рабоце ЦК КП(б)Б дапушчана рад памылкаў і недахопаў, асабліва ў партыйна-палітычнай рабоце.

Пасля выбараў камісіі для выпрацоўкі рэзалюцыі па справаздачнаму дакладу сакратара ЦК КП(б)Б тав. Шаранговіча з'езд зааверыў даклад рэзюмэйнай камісіі і асцэнаў даклад Манатнай камісіі.

Усяго павінна было з'явіцца на з'ездзе, гаворыць дакладчык, 708 дэлегатаў з рашучым голасам і 157 з дарачым. З'явілася на з'ездзе 698 дэлегатаў з рашучым голасам і 148 з дарачым. На сшымае становішчы: рабочых 407 дэлегатаў — 58,8 проц, агульнага складу з'езда, сялян 108 — 15,6 проц, служачых 177 — 25,6 проц. У складзе з'езда 43 жанчыны. На намінальнаму складу: беларусоў 245 дэлегатаў, яўрэяў 140, рускіх 225. Пяльдаецт дзевяць дэлегатаў маюць вышэйшую, 238 сярэнюю асвету, 439 дэлегатаў з'яўляюцца ачынчывымі партыйнымі работнікамі цэнтральнага, акрытковага, раёнага партыйнага апарата (у гэтым ліку кіраўнічы партыйных партыйных арганізацый), 68,3 проц. дэлегатаў з'яўляюцца чынамі акрытковага, гарномаў, райномаў і парткомаў, выбравані на аснове заавергата (тагнага) галасавання. На з'ездзе 698 арганізацый, 43 станаўляюць, 2 героі Савецкага Саюза.

З'езд аднадушна заавертаў даклад Манатнай камісіі.

НИКОМУ НЕ ДАВОЛИМ ПАСЯГНУЦЬ НА НАШУ РАДЗІМУ

НИКОМУ НЕ ДАВОЛИМ ПАСЯГНУЦЬ НА НАШУ РАДЗІМУ

(З рэзалюцыі агульнага схода Работнікаў медінстытута)

Падпальчыкі новай сусветнай ваіны, арганізатары і патхціцелі нападу на нашу вялікую сацыялістычную радзіму прыкладваюць усе намаганні да таго, каб падарваць магутнасць Савецкага Саюза, выкарчоўваючы для гэтага ў матах дыверсіі, шпівэража і шкодніцтва расбойнікаў з вялікай дарога, дэкаў фашызма, траціска-аіноўскага і бухарыска-рыўскага атрэба.

Ніколі і нікому працоўныя Савецкага Саюза, агуртаваныя вакол вялікай партыі Леніна—Сталіна і саветскага ўрада, не дазволіць пасягнуць на вялікай заавергата Кастрычніцкай, Неперамажыцай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі — гордасці працоўных нашай радзімы, абарона мірнага сацыялістычнага будаўніцтва народаў СССР заўбды біла і павіль будзе біць усіх ворагаў, якія пасягаюць на паласнасць нашых годніч.

Мы, навуковыя і адміністрацыйна-тэхнічныя работнікі Беларускага дзяржаўнага медыцынскага інстытута залучаем свой голас за прапанову маскоўскіх чыгуначнікаў і просім урад СССР выпусціць новую зваж

XVI З'ЕЗД КП(б)Б

СПРЭЧКІ ПА СПРАВАЗДАЧНАМУ ДАКЛАДУ САКРАТАРА ЦК КП(б)Б тав. В. Ф. ШАРАНГОВІЧА

Выступленне тав. Готфрыда

Тав. Готфрыд сыхваецца на пытанніх прамысловасці, на школьнай рабоце, на вайсковым транспарце і ў прамысловасці і на задачах ліквідацыі вынікшых школьніцтва.

Прамоўца прыводзіць рад фактаў школьнай работы Соўнаркома БССР у галіне прамысловасці і будаўніцтва. Гэта вынік дзейнасці Галазедзі. Ён іскімі спосабамі гармазіў работу.

Далей тав. Готфрыд пераходзіць да пытання аб становішчы партыйнай прапаганды і палітычнай агітацыі.

Таварышы, мы павінны на справе ажыццяўлення задачу адукавання большасці, штодзёна растлумачваць міжнароднасць і ўнутранае становішча, па-спраўдзяму ўзначальваць палітычную актыўнасць мас.

Уся партыйная арганізацыя павінна змяніць метад работы. Партыйна-выхавальная работа павінна праводзіцца ўсёй партыйнай арганізацыяй. Справа прапаганды і агітацыі павінна адбывацца на воцупі арганізаваных людзей. Гэтымі важнейшымі пятаўмі павінны займацца ўсё партыйны апарат, усе партыйныя работнікі.

Калі кожны партыйны работнік будзе штодзёна займацца пытаннямі партыйнай асветы, калі будзе арганізавана дапамога прапагандысцкім кадрам, можна, безумоўна, палепшыць работу нашых гурткоў і школ. У нас, на Беларусі, павінна быць 500 штотыднёвых прапагандысцкіх, у тым ліку культурных, загачыцкіх парткіблетаў, інструктароў і выкладчыкаў зарочнай вучобы.

500 чалавек — гэта армія. Гроскі райком партыі, да прыкладу, павінен мець пяць штотыднёвых прапагандысцкіх, тэатрачых і культурных груп. Гэта на 90 чалавек камуністаў. Пяць 10 чалавек там ёсць з вышэйшай асветы. Ці можа пры такіх умовах сакратар гроскага райкома ўзровень паставіць партыйную прапаганду? Безумоўна, можа! Праўда, у нас яшчэ не ўкамплектаваны штоты, але першы крокі ўжо зроблены. Я магу далейшы з'езд, што мы паслаці ў паранічных раёнах 50 чалавек прапагандысцкіх і культурных. Нямёр выпускаем яшчэ 30 чалавек, якія таксама будуць адпраўлены на раёны.

Гэта тое, што мы зрабілі за гэты час.

Патрэбна на з'ездзе адкрыта сказаць, што якісны склад прапагандысцкіх кадраў у нас вельмі нізкі. У парткіблетах у нас часта складаюць прапагандысцкі-арганізатары, а заручнікі, якія толькі адчыняюць і больш значаюць парткіблеты.

Далей тав. Готфрыд сыхваецца на пытанніх якасці прапаганды.

— Лепшых камуністаў трэба вылучаць на прапагандысцкую работу. Адукацыя агітатараў і прапагандысцкіх дапаможнікаў у пераходны перыяд прапагандысцкіх, 1.000 чалавек будучы ў нас вучыцца на курсах прапагандыстаў.

Прапагандыстаў. Гэта вельмі важная і адказная справа. Але трэба пакончыць з такой практыкай, калі райкомы прысядаюць на курсы такіх людзей, ад якіх райком хоча паслывіцца. Мы тошым на іх срокі, а карысці мала. Людзей, якіх сапраўды трэба выхавваць, мы не вучым. Відавочна, пры такіх адносінах узровень прапаганды мы не палімаем.

Мы робім азначэння, калі магчыма, прадастаўляем ім ЦК ВКП(б) па пераходны перыяд 1000 прапагандыстаў, не вымарыстоўваем.

Мы адкрылі Вышэйшую школу прапагандыстаў. Яна дала першыя рэзультаты. Зараз будзем праводзіць другі набор, на 100 чалавек. Будзем вучыць яшчэ адзін атрад прапагандыстаў. Трэба, каб райкомы ў гэтым дапамаглі. Падрэштуюць прапагандыстаў — важнейшая задача. Мы павінны ў рэалізацыі з'езда замясціць пункт аб арганізацыі падрэштуюць прапагандыстаў, таксама выкладчыкаў па гісторыі партыі праз аспірантуру пры існуючых гісторыі партыі.

Тав. Готфрыд прыводзіць рад прыкладаў асаблівасці выкладчыцкіх кадраў па гісторыі партыі. На гэтым важнейшым участку працавалі зоркі народы, траікісты.

— 50 проц. партыйнай арганізацыі, — гаворыць ён, — адукацыя ў гуртках па гісторыі партыі. Гэта, прыкладна, каля 15000 чалавек. Праз годэта яны калчаны праграму па гісторыі партыі, яны павінны пераключыцца на вучобу па праграме гуртка па левінізму. Мы ўжо зараз павінны рыхтаваць гэтыя кадры, інакш мы праз годэта сядзем, як гаворыцца, у нашоў.

Падбор і змяшчэнне прапагандыстаў, адукацыя па-большавіцку вясці прапаганду, — важнейшая задача. Неабходна больш пісьменных, правераных членаў партыі выкарыстоўваць на прапагандысцкай рабоце.

Калі кожны адукацыя і годны вясці прапаганду член партыі прамаўца, што гэты важнейшы і гаворны яго абавязак, мы такіх зніжым годэта ў прапагандыстах. Мы зможам тады мадлых, мадзаватых адукацыя прапагандыстаў замяніць больш кваліфікаванымі і партыйнымі таварышамі.

Падбор і змяшчэнне прапагандыстаў, адукацыя па-большавіцку вясці прапаганду, — важнейшая задача. Неабходна больш пісьменных, правераных членаў партыі выкарыстоўваць на прапагандысцкай рабоце.

Калі кожны адукацыя і годны вясці прапаганду член партыі прамаўца, што гэты важнейшы і гаворны яго абавязак, мы такіх зніжым годэта ў прапагандыстах. Мы зможам тады мадлых, мадзаватых адукацыя прапагандыстаў замяніць больш кваліфікаванымі і партыйнымі таварышамі.

Падбор і змяшчэнне прапагандыстаў, адукацыя па-большавіцку вясці прапаганду, — важнейшая задача. Неабходна больш пісьменных, правераных членаў партыі выкарыстоўваць на прапагандысцкай рабоце.

Калі кожны адукацыя і годны вясці прапаганду член партыі прамаўца, што гэты важнейшы і гаворны яго абавязак, мы такіх зніжым годэта ў прапагандыстах. Мы зможам тады мадлых, мадзаватых адукацыя прапагандыстаў замяніць больш кваліфікаванымі і партыйнымі таварышамі.

Падбор і змяшчэнне прапагандыстаў, адукацыя па-большавіцку вясці прапаганду, — важнейшая задача. Неабходна больш пісьменных, правераных членаў партыі выкарыстоўваць на прапагандысцкай рабоце.

Калі кожны адукацыя і годны вясці прапаганду член партыі прамаўца, што гэты важнейшы і гаворны яго абавязак, мы такіх зніжым годэта ў прапагандыстах. Мы зможам тады мадлых, мадзаватых адукацыя прапагандыстаў замяніць больш кваліфікаванымі і партыйнымі таварышамі.

Падбор і змяшчэнне прапагандыстаў, адукацыя па-большавіцку вясці прапаганду, — важнейшая задача. Неабходна больш пісьменных, правераных членаў партыі выкарыстоўваць на прапагандысцкай рабоце.

Калі кожны адукацыя і годны вясці прапаганду член партыі прамаўца, што гэты важнейшы і гаворны яго абавязак, мы такіх зніжым годэта ў прапагандыстах. Мы зможам тады мадлых, мадзаватых адукацыя прапагандыстаў замяніць больш кваліфікаванымі і партыйнымі таварышамі.

Выступленне тав. Ціхона

(УПАЎВАЖАНЫЯ КАМІСІЯ СОВЕЦКАГА КАНТРОЛЯ)

Таварышы, даклад тав. Шаранговіча даў грунтоўную характарыстыку развіцця сацыялістычнага будаўніцтва і культурнага развіцця народаў Беларусі, Украіны і іншых краін. У гэтых краінах існуюць бакі і буйнейшыя памылкі, зробленыя ЦК КП(б)Б і савецкімі органамі БССР.

Я хацеў, таварышы, спыніць увагу з'езда на тых буйнейшых памылках, якія былі допущаны ў рабоце ЦК КП(б)Б. Я маю на ўвазе адсутнасць шчыльнасці, залішняе дэкарацыяе і ворагам народу Бенешу, Даклаву, Убаравічу і дэуршніку і дэуршніку Халазевічу.

З Галазедзім доўга вазіліся, праводзілася пэўная ігра. Не выкрывалася спечасо-ва апаратурычная работа, якую Галазедзі праводзіў у савецкіх органах.

Гэта гаворыць аб тым, што ЦК недастаткова востра браў тым пытанні, якія трэба было ва што-б там ці стала ўскрываць, хутка знішчыць, каб пакончыць з ворагамі і тымі асобамі, якія працавалі на ворагаў магутнасці Беларускай гаспадаркі, Беларускага народаў.

Як выразілася зараз наркаматамі рашэнне Пленума ЦК ВКП(б) аб ліквідацыі вынікшых школьніцтва. Напрыклад, у Наркамаштросе т. Балцін склаў у краіну вараду актыва, расказаў аб ўскрываць раіней фактах школьніцтва, матэрыял навары прышлі да справы і ніякіх мер не прынялі яшчэ да гэтага часу для вывадання раішняй актыва.

Факты гавораць аб тым, што ёсць яшчэ школьніцтва і да гэтага часу. Напрыклад, работа па прадстаўленні Прапавіцкага камітэта цягнуцца ўжо пяць год, атрымаў 21 млн. руб., а аб з'ездзе адпаведна гэтай будоўлі нічога сказаць не можа. А ці тэтума камітату, хто праектаваў і прыкладваў руку шпіёны Дом-балі, Гіельбарб і інш.

На Крыжэўскім цементным заводзе доўгі час ардуваў ў якасці галоўнага інжынера жандарскі падполнік Бурлакоў. На Жоўжскім заводзе «Красноцвет» дзяміць каля 4 тон фарб, перыядных да работы, іпсавазых школьнікамі.

Школьнікі вядуць работу, а тав. Балцін складана адсуджваецца ў кашчары і не прымае ніякіх мер, каб выканаць рашэнні Пленума ЦК ВКП(б).

Таварышы, з'езд павінен будзе прыму-сціць наркаматы савецкай паваруды тварам да згубоўнасці і ўважліва па ст-

Такога становішча мы не маем нават у Менску. Гэта ж факт, што 20 проц. усіх выбарчыцкай горада Менска не ахоплены ніякай масавай палітычнай работай. Мы тут павінны правесці велізарную работу. Я лічу непрыемным, што партыйны арганізатары не скарыстоўваюць пэўнах робах агітатараў, якіх мае наша Чырвоная Армія. Гэта трэба выправіць. Мы абавязаны таксама арганізаваць, каб нацы агітатары з партыйнага актыва грамадзянскіх арганізацый абавязкова праводзілі агітатывіную работу ў чырвонаармейскіх часцях.

У раёне раёнаў мы можам выкарыстаць рэгулярна, раздла ў месці нашых ваенных таварышоў, падрыхаваных камуністаў для агітатыві срод населенніцтва. Мы павінны сабеспечыць, каб у раёны рэгулярна выязджалі дакладчыкі і ЦК па міжнародных і ўнутраных пытаннях, каб на важнейшых прапрыемствах, у калгасах і саўгасах выступалі дакладчыкі, пасланцы ЦК. Центральны актыв абавязан права-дзіць штодзённую агітатывіную работу.

Трэба ўлічваць, што вораг працуе актыўна. У нас 2.800 працаў, малочных будынкаў, з іх 400 дзёніцкае. 1000 такіх будынкаў нідзе не аформлены. Яны заняты пад скармі і дрэнна скарыстоўваюцца. Зараз вораг вядзе работу, каб адкрыць гэтыя скармі.

У Добрушскім раёне гэтымі днямі поў папыходзіць да коўсамоўца, хлопца яго па імя і гаворыць: «нічога, браток, да выбараў паіраўце». У адным раёне Беларусі поў заўважэ: «калі вы гарантаўце, што мяне выбяруць старшынё сельсавета, я неадкладна здымаю сая».

У сваім пісьме поў Быхаўскага раёна прасіць калгасніц налічваць яму праці, і тады ён згодзен служыць.

У Яраслаўскай вобласці поў арганіза-ваў рэспубліканскі выбараў у сельса-вет, і зыбраўі дакана. Хаця гэта не ў нас, у Беларусі, але гэта немалаважны факт.

Многія раёны сігналізуюць аб сектан-тах. А якія гэта сектанты, як яны існуюць — ніхто аб гэтым не ведае. А па-трабна было ведаць.

На бюро ЦК стаіць зараз пытанне аб аспіранцыі актывізацыі прапаганды. Мы арганізуем пры ЦК месячныя курсы актывізацыі. Возьмем на агульна чалавек з раёнаў для падрыхтоўкі квалі-фікаванага агітатара-прапагандыста.

Мага ў нас актывізацыя агітатыві. Якія задачы ў бліжэйшым часе арганіза-ваць выданне актывізацыя агітатыві.

Я думаю, што для кожнага з нас, для кожнага большавіцкага партыйнага абавязкам з'яўляецца прыняць такіх мер, якія-б гар-манізавалі паслывае правядзенне партый-на-палітычнай работы. За гэта мы адка-ваем перад партыяй. З гэтай справай КП(б)Б ў сілах справіцца.

Будзь таксама дрэнна падобран і апарат самаго ўпаўважанага Камісіі Савецкага Кантроля. Зараз прыняты меры. Я хаду сказаць, што пэўна Пленум некаторы сапраўды паварот да лепшай работы ёсць у Камісіі Савецкага Кантроля. Ускрываў рад буйных школьнікаў у розных наркаматах. Напрыклад, на Менскай аўтарэстанцкай ўскрываў траікіст-школьнік Герасімаў з цэлай палкай чужых элементаў, у Горушан-дзі і Харчуніна — у Гомелі, у ганды таксама выкрыты ворагі народу; ускрываў школьніцтва ў Наркамаштросе БССР па жыльагадоўлі і па землёўпарадкаван-ню, школьніцтва па снабжэнню Чырвонай Арміі ў Гомелі, на базе «Заготгара» і на раздэ іпных баз.

Далей, у раёне раёнаў па імя Белкаў-савоза ўскрываў школьнікі, якія прауюць тармаціць і не даваць у першую чаргу а-вазвыць у паранічных раёнах прадметы сп-важвання першай неабходнасці.

Аб школьніцтве ў саўгасах. Начальнік паітэадэскага саўгаса Спрыжэжа, які ў су-часны момант арыштаваны, аказаўся буй-ным школьнікам, разваляў саўгас і т. і. Трэба сказаць, таварышы, што зараз ёсць некаторы прызнакі палепшання работы ўпаўважанага Камісіі Савецкага Кант-роля, але наркаматы (а тут я пераходзіць не-калькі наркаматаў) не паварачваюцца, не рухуюцца ў справе выкарпы школьнікаў.

Мы зяцаць, таварышы, што ёсць гэтыя парокі, і ў першую галаву памылкі і не-дахопы ЦК КП(б)Б з'яўляюцца рэзуль-татам таго, што ў ЦК не было са-праўдзяў большавіцкай самакрытыкі.

Трэба будзе паварачнуць ЦК і кан-трольным органам уважліва ў усёй сілай, каб павярнуць тых, якія хочуць па-большавіцку працаваць, да справы вытворчасці, да справы выкарпы ворагаў, да справы дзельнага праасвядання па шляху сацыялістычнага будаўніцтва.

Таварышы, трэба будзе безумоўна па-ставіць задачу як мага шырокі развіцця самакрытыкі, давацца хутчэйшага вы-карпы ворагаў. Наіраваць усе сілы на ажыццяўленне рашэння Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанняў таварыша Сталіна, якія з'яўляюцца пражэктарам, асвятляю-чы нам шлях да перамогі. Наша задача заключачаецца ў тым, каб пры дапамо-гу партыя, якім таварыш Сталін асвят-ляе наш шлях, хутчэй ісіць перад да-дзешых перамаг, да заманавання нашага сацыялістычнага будаўніцтва.

Таварышы, трэба будзе безумоўна па-ставіць задачу як мага шырокі развіцця самакрытыкі, давацца хутчэйшага вы-карпы ворагаў. Наіраваць усе сілы на ажыццяўленне рашэння Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанняў таварыша Сталіна, якія з'яўляюцца пражэктарам, асвятляю-чы нам шлях да перамогі. Наша задача заключачаецца ў тым, каб пры дапамо-гу партыя, якім таварыш Сталін асвят-ляе наш шлях, хутчэй ісіць перад да-дзешых перамаг, да заманавання нашага сацыялістычнага будаўніцтва.

Таварышы, трэба будзе безумоўна па-ставіць задачу як мага шырокі развіцця самакрытыкі, давацца хутчэйшага вы-карпы ворагаў. Наіраваць усе сілы на ажыццяўленне рашэння Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанняў таварыша Сталіна, якія з'яўляюцца пражэктарам, асвятляю-чы нам шлях да перамогі. Наша задача заключачаецца ў тым, каб пры дапамо-гу партыя, якім таварыш Сталін асвят-ляе наш шлях, хутчэй ісіць перад да-дзешых перамаг, да заманавання нашага сацыялістычнага будаўніцтва.



Група ваенных дэлегатаў XVI з'езда КП(б)Б.

Выступленне тав. Стакуна

(САКРАТАР ГОМЕЛЬСКАГА ГАРНОМА КП(б)Б)

Таварышы, не палімае ніякаму сумне-ню, што перыяд паміж XV і XVI з'ездамі ўраўнае ў гісторыі КП(б)Б, як перыяд сур'ёзнай і глыбокай праверкі мабільна-сці і баявой здольнасці большавіцкай Беларусі ў барацьбе за справу Леніна — Сталіна, за пабудову сацыялізма. Гэты перыяд з'яўляецца перыядам валаівай і сур'ёзнай барацьбы большавіцкай Беларусі за ачышчэнне сваіх радоў, за выкрыццё варожых і чужых элементаў, за навадзён-не большавіцкага парадку ў сваім партый-ным доме. На гэтай рабоце большавіцкай Беларусі многаму навучыліся. Яны, рэаліза-ваўшы ўказанні таварыша Сталіна, па кі-раўніцтвам ЦК ВКП(б) навучыліся надра-ва распазнаваць ворагаў партыі, адры-наць чужых людзей ад сапраўдных боль-шавіцкаў і амятаць гэтых чужакоў з сваёй партыйнай арганізацыі.

Але, таварышы, не глядзячы на гэты ў вышэйшай ступені сур'ёзнай дасягнен-ні, КП(б)Б сёння, на XVI з'ездзе, на пы-танне аб тым, ці з'явіліся ў нас і ў нашых ачыншчых раёнах партыйнай арганіза-цыі ад двурухніцкаў, заклятых ворагаў на-роду, вымушана даць абумовіны алка.

Мне, як сакратара буйнай партарганіза-цыі і як члена ЦК, нярэдка прыходзілася быць на бюро ЦК КП(б)Б і ў імя бач-на, што такія людзі, як Кавалючак, Бен-цек, Галазедзі, Убаравіч, у момант праверкі і абмену партыйных дакументаў браў пад абарону ворагаў нашай партыі. А Чырво-наў спакойна сабе адсуджваў на бюро ЦК.

Я, таварышы, нядаўна прадуў у Бело-русі. Але мне з'яўляецца ў вышэйшай ступ-пені дзіўным такіх вавоўніч Чарвакова. Ён і на бюро ЦК партыі сабе адувае, я-кбы ў якой прадстаўнічай установе, і не памятае вышукнуць, каб Чарвакоў на бюро ЦК выступіў па якому-небудзь прычыну-саву пытанню. Таварышы Пікало, Вазко-віч, Рубінштайн, Готфрыд, Дзюбейскі і рад іпных работнікаў, калі абмярковаўся пытанне аб праверцы партыйных даку-ментаў, выступалі з асобнымі фактамі, уса-мінамі; адным словам, паказвалі азія ад-наму, што хто ведае, я і за што ўважлі-ва і на што вярнуць увагу. Але-ж я ніколі не чуў такога выступлення з боку Чар-вакова.

Я амаль 2 1/2 гады ў Беларусі, і не па-мятаю, каб Чарвакоў выступіў з рэз-кай крытыкай работы нашых гаспадарчых арганізацый. А між тым, калі вярнуцца да пачага разу буйнейшым пытаннем гас-падарчага кіраўніцтва ў Беларусі, то мы знаходзім выключна абурачныя бачыны-сцы. Возьмем таку галаву работы, як пла-наванне. У справе-ж плававання гас-падаркі, аэамакі і культуры Беларусі і-нуе выключна вялікае школьніцтва. Вы-лімае, што Галенца сцяўе дарэмна ў Дзяржплана? Зусім не дарэмна. Мы думае-

це, што ў Галенцы не было прыхільнікаў на мясцах? Былі гэтыя прыхільнікі. А ў нас атрымаўся такім чынам, што Га-ленца выкрылі як траікіста-«адзіночку», які бачым сцяўе ў Дзяржплана і больш нічога. Калі-ж палігалець на некаторыя аб'екты плававання, то што атрымаўся-ца? Мы робім вялікія зятраты: вельмі ча-ста яны не ідуць на карысць нашай бу-дуўлі. Усім вядома, што завод «Чырвоны хімік», пабудаваны ў Гомелі, бярэ сыра-віну пад Віцебскам, што ён працуе на да-ламітах, алабынаемых у Віцебску.

Усім вядома, як абстаяла справа ў Го-мелі з электрастанцыяй: яна знаходзіцца ў такім месцы, дае яе папшыраць немагчыма. А плаваўца электрастанцыя імяна на гэтым месцы.

Вазьміце такі факт, як зятраты на ка-пітальнае абсталяванне, рэканструкцыю раіі Сожа.

Чарвакоў, як кіраўнік гаспадаркі, савецкай работы ў нас, у Беларусі, хіба не абавязан быў вярнуць на гэта увагу?

У той вялікай рабоце, якую мы правалі на праверцы і абмену партыйных дакумен-таў, ёсць буйнейшыя памылкі і ў ЦК і на мясцах. Мы канцэнтравалі ўвагу пры праверцы партыйных дакументаў на вы-крыццё траікістаў, і недастаткова адла-валі ўвагу на выкрыццё прыхільнікаў, нацэмаў.

Лічу, што буйнейшым недахопам у пра-вадзены праверкі партыйных дакументаў з'яўляецца тое, што, выкрываючы ворага, выключачы яго з партыі, мы не прапа-валі над вымушэннем і выкрыццём арга-нізацыйных сувязей паміж варожымі пам-лоўцамі.

Яшчэ буйнейшым недахопам у рабоце ЦК трэба лічыць выключна вялікую веру ў сілу пратэста, у сілу рэалізму. І тады перавага выканання ў ЦК культуры, і культура вельмі моцна.

Тут таварышы выступалі і гаварылі ад-носна работы сельгасдзельна ЦК. Гэты-ж адзель сцяўе выключна на кампаніях. І ні аднаго каронанага пытання, скажам, па арганізацыйна-гаспадарчаму будаўніцтву кагасяў, сельгасдзельна не ставіў, не вы-цягваў. Пасеўна, уборачна, выяз угна-ення — вось чым займаўся сельгасдзель-на і іпны аддзелы. Займаўся кампаней-скімі пытаннямі, выпускаючы з-пад увагі буйнейшыя пытанні арганізацыйнага, гас-падарчага і палітычнага парадку.

Як працуе, да прыкладу, прамадзель-на-жэ астаеца фактам, што ва ўсёй Беларусі, у тым ліку і на нашай Гомель-шчыне, кіраўнікі гаспадарчых арганізацый у справе перабудовы работы, у справе ба-рацьбы за ачыстку апарата астаюць ня-зямля. Стварэцца ўражанне, што многія нашы гаспадарнікі не разумеюць, як-бач-на таго, што абавязача зараз у партыі

Ілі, што тав. Готфрыд палыходзіць з няправільных пазіцыяў да справы перапа-рыхтоўкі кадраў прапагандыстаў. Я бару толькі гатае пытанне таму, што справа ў нас, у КП(б)Б, абстаіць такім чынам, што кадраў прапагандыстаў у нас некалькі, вышчаванне кадраў прапагандыстаў культурны па сутнасці не займаўся. Ёсць у раёне гарадоў базавыя курсы па пера-парыхтоўцы прапагандыстаў. Туты людзі набіраюцца з розных месц, з рознай па-рыхтоўкай. Гэтыя трохмесячныя курсы ні-чога не дадуць. Іх трэба пераарганізаваць у дзевяцімесячныя аб'яд галавы курсы; та-ды гэта будзе асаблівасць, што культуроў сур'ёзна займаецца падрыхтоўкай кадраў прапагандыстаў.

Возьмем горад Гомель. — буйнейшы прамысловы пэнтр Беларусі. Тут за апош-нія 4—5 год не вылося аніякага жылва-ва будаўніцтва. Гомель у гэтым сансе зусім закінуты. Напмы гаспадарчыя кіра-ўнікі, наркаматы, прафсаюзна арганізацыі зусім не канцэнтруюць увагу на пытаннях культурна-бывацова абслугоўвання рабочых мас. Гомельская прамысловасць за апош-нія гады расла вельмі хутка. Выраслі за-валы і фабрыкі, абсталяваныя па апош-няму слову тэхнікі. Разам з тым, мы не маем клубоў да таго, каб з рабочымі пра-вадзіць стахаўскаў вучобу; няма дае займацца культурнай самадзейнасцю.

Нарэшце — аб адзеле прапаганды і агітатыві ЦК.

Лічу, што тав. Готфрыд палыходзіць з няправільных пазіцыяў да справы перапа-рыхтоўкі кадраў прапагандыстаў. Я бару толькі гатае пытанне таму, што справа ў нас, у КП(б)Б, абстаіць такім чынам, што кадраў прапагандыстаў у нас некалькі, вышчаванне кадраў прапагандыстаў культурны па сутнасці не займаўся. Ёсць у раёне гарадоў базавыя курсы па пера-парыхтоўцы прапагандыстаў. Туты людзі набіраюцца з розных месц, з рознай па-рыхтоўкай. Гэтыя трохмесячныя курсы ні-чога не дадуць. Іх трэба пераарганізаваць у дзевяцімесячныя аб'яд галавы курсы; та-ды гэта будзе асаблівасць, што культуроў сур'ёзна займаецца падрыхтоўкай кадраў прапагандыстаў.

Аказваецца, Наркамаштрос даў вест-кі, што на Бедрэсе працуе ўсёго 240 рабочых, а адзель друку ЦК КП(б)Б года іпраштапаваў. На працягу паўтара года ідзе справа аб адкрыцці гэтай газеты і пытанне дагатаў не вырашана.

Тав. Сурта зусім праўдліва сказаў, што Бюро ЦК не кіравала такімі аддзеламі, як партпрапаганда, культасветработа і школы і перадаверыла ўсю работу загалчых аддзелаў. Таму на гэтым фронце справа найбольш дрэнна.

Выступленне тав. Хаўкіна

(КУЛЬТРОП АРШАНСКАГА РК)

Я хаду тут на з'ездзе паставіць некаль-кі пытанні, звязаныя з становішчам партыйнай прапаганды ў арганізацыі. Я лічу, што тав. Готфрыд, выступаючы тут на з'ездзе, не сказаў аб усіх пытаннях, звязаных з партыйнай прапагандай. Не сказаў, чаму ў КП(б)Б пытанні партыйнай прапаганды знаходзіцца на нізкім узроўні. Мы зяцаць, што само Бюро ЦК партыі паварда прыклад партыйным арганіза-цыям няўважлівых адносна да партыйнай прапаганды.

Давольна прывесці некалькі фактаў. Я прадуў каля двух год загалчых культур-на-прапаганда. За гэты час ЦК партыі пра-вадзіў тры варады, на якіх і прысутнічаў, Характэрна, што ні на адной з гэтых на-рад не прысутнічаў ні адзін з сакратараў ЦК партыі, ні адзін членоў Бюро ЦК партыі. Былі вымакі, калі навары загалчых культу-на-прапаганда перадаваліся інструктарам аддзела партыйнай прапаган-ды.

Перадапопашна нарада была нікая... Адкрыў я тав. Готфрыд, выслушаў пару заўваг менскіх таварышоў і заспаўша, кажэ — няма часу, ідзе менская кафе-рэнцыя. Назваў раіццю нарада праца-

вадзіць, а Готфрыд зусім не прышоў. Пра-павіў нараду інструктар аддзела Сурта-ваў.

Можна прывесці некаторыя іпныя пры-

Старшыня ПВБ Беларускай ССР А. Г. Чарвяноў 16-га чэрвеня пакоячы жыццё самагубствам на асабістай сямейнай грабе.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

Баі на постовах да Більбаа носяць палачкавы характар. Праціўляюцца ўмацаваныя паясы вакол Більбаа ў правыя часткі часты — паміж Мунтэрс і Гальякано. Крайнія пазіцыі і пазіцыі ўчасткі ўмацаваныя паясы між іншым прытрымліваюцца да гледаючых на неадрававаны атакі.

XVI З'ЕЗД КП(б)Б СПРЭЧКІ ПА СПРАВАЗДАЧНАМУ ДАКЛАДУ САКРАТАРА ЦК КП(б)Б ТАВ. В. Ф. ШАРАНГОВІЧА

Выступленне тав. Паяркова Выступленне тав. Кісліка

І хацу спыніцца на рабоце аддзела партыйнай прапаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б. Тав. Готрык выступаў і гаворыў, што многія зрабілі ў сэнсе перабуудовы партыйнай работы, аднак трэба сказаць, што зроблена нахвостнай мала.

Тав. Готрык вельмі высокай тэмпа аб двух нарадах, якія былі праведзены пры адзінай арганізацыі партыйнай работы. Аднак у параку крытыка трэба сказаць, што гэтыя нарады былі паўхвостна называючыя праца, абмякнулі ў вядомай спешцы і патрэбных рэзультатаў не далі.

Выступленне тав. Вараб'ева

І лічу вядзікі праблемаю тое, што работа суда і пракуратуры зусім не адлюстроўваецца ў справаздачы ЦК. Магчыма ў агульным слове тав. Шаранговіч больш нарабасіла скажа аб вестыях.

САМАЛЁТЫ ПАЎНОЧНАІ ЭКСПЕДЫЦЫІ ВЫЛЕЦЕЛІ З ВОСТРАВА РУДОЛЬФА У АМДЭРМУ

Учора вечарам чатыры самалёты Паўночнай экспедыцыі, пілотаўмія Валадзіміравіч, Маладзевіч, Алексеевіч і Галовіч, выляцелі з в. Рудольфа ў Амдэрму.

МЫ ЗНОЎ НА ВЯЛІКАІ ЗЯМЛІ

МАСКВА, ГАЛУНОАЕ КІРАЎНІЦВА ПАЎНОЧНАГА МОРСКАГА ШЛЯХУ. ТАСС, «ПРАВДА», «ІЗВЕСТІЯ».

ПРЫЕЗД У МАСКВУ МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ ЛАТВІІ

15 чэрвеня ў Маскву прыбыў міністр замежных спраў Латвіі п. Мунтэрс з жонкай.

ПРЫЕМ ТАВ. М. М. ДІТВІНАВА У ГОНАР МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ ЛАТВІІ МУНТЭРСА

15 чэрвеня вечарам паролна камісар па замежных справах тав. М. М. Дітвінава абед у гонар міністра замежных спраў Латвіі п. Мунтэрс.

ЗАМЕЖНЫ ДРУК АБ РАССТРЭЛЕ ФАШЫСЦКІХ ШПЕНАУ І ЗДРАДНІКАУ ЯПОНІЯ

ТОКІО (стапіла Японія) 15 чэрвеня. У інфармацыі, змяшчаючай газетай, аб спрыне вясмы контррадыкалізму — шпенаў і фашыстаў, якія павялічыліся ў Маскве і ў іншых гарадах.

ТУРЦЫЯ

АНКАРА (стапіла Турцыя), 15 чэрвеня. (БЕТА). Турскі друк на вісім месцаў публікуе афіцыйнае паведамленне з Масквы аб суадзіненні над контррадыкалізму і фашысцкіх агентаў.

ЗЛАЧЫННАЯ РАБОТА ІСПАНСКІХ ФАШЫСТАУ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспанія), 15 чэрвеня (БЕТА). Камуністычная газета «Фронта Рохэ» у Валенсіі прыклад паўтары, што СССР даў Іспаніі прыклад таго, як трэба змагацца з фашысцкімі шпенаў і яго трагічныя агенты.

ПАПРАЎКА

У дакладзе тав. Шаранговіча змяшчаюцца ў «Звездцы» 16 чэрвеня, у раздзеле «У галіне сельскай гаспадаркі» (гэты абзац, трынаццаты радок) па віне пачынаючы з пачатку пачатку пачатку.

ДЯРЖАВНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ ІМЯ М. Н. ПАКРОЎСКАГА АБВЯШЧАЕ ПРЫЁМ

на 1937-38 навучальны год на наступныя спецыяльнасці: ІСТАРЫЧНЫ, ГЕАГРАФІЧНЫ, ІНТЭРАТУРЫ І МОВЫ.

АДКРЫТ ПРЫЁМ ЗАЯЎ У КОМУНІСТЫЧНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ ІМЯ КРУПСКАІ

(б. Акадэміі камуністычнага выхавання) Ленінград, Тучкова Набярэжная, д. 2.

ДЯРЖАВНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ ІМЯ В. В. КУБЫШЫНА АБВЯШЧАЕ ПРЫЁМ СТУДЭНТАЎ

на наступныя спецыяльнасці: ІСТАРЫЧНЫ, ГЕАГРАФІЧНЫ, ІНТЭРАТУРЫ І МОВЫ.

СЕНІЯ 9 ТЭАТРАХ І КІНО

Памініманне Гастроў Маскоўскай Балдыра Тэатра Чырвонай Арміі

ДЗЯРЖЦЫРК

Пачатак ройна ў 9 г. вестара. УВАГА! адміністрацыя выраа школь, што білеты, выданыя гарна на дзень, не працуюць на 18 чэрвеня, сапраўды на 24 чэрвеня.

МАГІЛЕЎСКІ ДЗЯРЖАВНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ ІМЯ М. Н. ПАКРОЎСКАГА АБВЯШЧАЕ ПРЫЁМ

на 1937-38 навучальны год на наступныя спецыяльнасці: ІСТАРЫЧНЫ, ГЕАГРАФІЧНЫ, ІНТЭРАТУРЫ І МОВЫ.

ГОМЕЛЬСКІ УСЕБЕЛАРУСКІ ІНДУСТРЫЯЛЬНЫ Тэхнікум будматэрыялаў АБВЯШЧАЕ НАБОР СТУДЭНТАЎ

на 1937-38 навучальны год на першы курс.

АДКРЫТ ПРЫЁМ ЗАЯЎ У КОМУНІСТЫЧНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ ІМЯ КРУПСКАІ

(б. Акадэміі камуністычнага выхавання) Ленінград, Тучкова Набярэжная, д. 2.

ДЯРЖАВНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ ІМЯ В. В. КУБЫШЫНА АБВЯШЧАЕ ПРЫЁМ СТУДЭНТАЎ

на наступныя спецыяльнасці: ІСТАРЫЧНЫ, ГЕАГРАФІЧНЫ, ІНТЭРАТУРЫ І МОВЫ.

ЗАВОЧНАЕ АДЗЯЛЕННЕ МЕНСКАГА ПЕДАГАГІЧНАГА ІНСТЫТУТА

паведамляе, што летняя заліковая сесія завочнікаў і экстернаў адбудзецца:

ВЫШАЎ З ДРУКУ № 5 ЖУРНАЛА «БОЛЬШАЯ БЕЛАРУСЬ»

ЗМЕСТ

У ІСПЕНІ ПАЧЫНАЕ ВЕХОДЗІЦЬ ДУХУТЛІВЫЕ МАСАВЫ КААПЕРАЦЫІ Ж У Р Н Д

ДЛЯ РАБОТНИКАУ СЕЛЬО „СЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТОР“

ПАДПІСКА ПАНА: 3 мес. — 4 руб. 50 коп., 6 мес. — 8 руб. 40 коп., 9 мес. — 11 руб. 30 коп.